

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
3 сакавіка 2018 г. № 96

**Аб узнагароджанні**

За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, выключную адвагу і мужнасць, праяўленыя ў барацьбе са злачыннасцю, пры выратаванні людзей у час пажару, значны асабісты ўклад у газіфікацыю краіны, распрацоўку і мадэрнізацыю ўзораў узбраення, ваеннай і спецыяльнай тэхнікі, заслугі ў галіне судова-экспертнай дзейнасці, сацыяльнай абароны насельніцтва, аховы здароўя, энергетыкі, навукі, адукацыі, культуры і спорту:

1. Узнагародзіць:

	ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Худалева Аляксандра Фёдаравіча	– першага намесніка Міністра па надзвычайных сітуацыях, генерал-маёра ўнутранай службы
	ордэнам «За асабістую мужнасць»
Васільева Аляксандра Паўлавіча	– першага намесніка начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама – начальніка крымінальнай міліцыі, палкоўніка міліцыі
	ордэнам Пашаны
Адрыбец Тацяну Ільвічну	– старшыню суда Чыгуначнага раёна г. Гомеля
Аўсіюка Юрыя Аляксандравіча	– намесніка Старшыні Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз – Галоўнага дзяржаўнага судова-медыцынскага эксперта Рэспублікі Беларусь
Бацяноўскага Сяргея Леанідавіча	– старшыню савета дырэктараў навукова-вытворчага таварыства з абмежаванай адказнасцю «АКБ ТСП»
Клекоўкіну Вольгу Львоўну	– старшыню суда Магілёўскага раёна
Летава Ігара Леанідавіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі завод колавых цягачоў»
Садоўскага Ігара Станіслававіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «КБ Радар» – кіруючая кампанія холдынга «Сістэмы радыёлакацыі»
Чуракова Аляксандра Іванавіча	– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «140 рамонтны завод»
	медалём «За адвагу»
Юркова Івана Іванавіча	– камандзіра атрада міліцыі асобага прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, падпалкоўніка міліцыі
Якушава Аляксандра Мікалаевіча	– камандзіра ўзвода 1-й роты атрада міліцыі асобага прызначэння ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, капітана міліцыі
	медалём «За выратаванае жыццё»
Вакульчыка Сяргея Сяргеевіча	– вадзіцеля аўтамабіля адкрытага акцыянернага таварыства «Драгічынскі райаграсэрвіс»

медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

- Арлова  
Аляксандра Сяргеевіча – намесніка камандзіра 116-й гвардзейскай штурмавой авіяцыйнай базы Ваенна-паветраных Сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, падпалкоўніка
- Бараулю  
Аляксандра Іванавіча – намесніка камандзіра па паветрана-дэсантнай падрыхтоўцы – начальніка аддзялення паветрана-дэсантнай падрыхтоўкі 5-й асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння Узброеных Сіл, палкоўніка
- Слуцкага  
Аляксандра Рыгоравіча – намесніка начальніка 2-га аддзела аўтамабільнага ўпраўлення Міністэрства абароны, падпалкоўніка
- Хахлова  
Аляксандра Сяргеевіча – камандзіра каменданцкага батальёна Мінскай ваеннай камандатуры Узброеных Сіл, маёра
- Цярэнцьева  
Максіма Віктаравіча – начальніка аддзялення баявой падрыхтоўкі 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Паўночна-заходняга апэратыўнага камандавання Узброеных Сіл, падпалкоўніка

медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»

- Багалюбцава  
Сяргея Аляксандравіча – старшага вадзіцеля-супрацоўніка аўтагаспадаркі ўпраўлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама, прапаршчыка міліцыі
- Гецэрава  
Сяргея Аляксандравіча – памочніка камандзіра ўзвода – камандзіра аддзялення груп затрымання батальёна міліцыі Ленінскага (г. Магілёва) аддзела Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў, прапаршчыка міліцыі
- Ларычава  
Віктара Юр'евіча – начальніка аддзялення спецыяльнай праверкі дакументаў аддзела пагранічнага кантролю атрада пагранічнага кантролю «Мінск» пагранічнай службы, старшага лейтэнанта

медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы»

- Карунага  
Яўгенія Уладзіміравіча – намесніка начальніка аддзела ўпраўлення вайскавай часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка
- Нікіціна  
Рамана Ігаравіча – намесніка начальніка аддзела ўпраўлення вайскавай часці 1250 пагранічнай службы, падпалкоўніка

медалём «За працоўныя заслугі»

- Арцемаву  
Наталлю Аляксандраўну – вучонага сакратара дырэкцыі дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М.Аляксандрава»
- Багданава  
Аляксея Міхайлавіча – майстра Шумілінскага раёна электрычных сетак філіяла «Віцебскія электрычныя сеткі» віцебскага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»
- Базыленку  
Аляксандра Анатольевіча – дырэктара філіяла «Лукомльская ДРЭС» віцебскага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»

Барзакова Аляксея Валер'евіча	– намесніка начальніка службы вонкавых газаправодаў і збудаванняў на іх філіяла «Віцебскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз»
Барташа Віктара Анатольевіча	– загадчыка кафедры спартыўна-баявых адзінаборстваў і спецыяльнай падрыхтоўкі ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»
Белкіна Аляксандра Міхайлавіча	– дырэктара філіяла «Горацкае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Магілёўаблгаз»
Буюву Валянціну Міхайлаўну	– суддзю Віцебскага абласнога суда
Бурака Святлану Віктараўну	– намесніка старшыні Магілёўскага абласнога суда
Бурдыка Ларысу Федараўну	– настаўніка-дэфектолага ўстановы адукацыі «Дзяржаўны цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі г. Гродна»
Бялевіча Аляксандра Уладзіміравіча	– дырэктара навукова-інжынірынгавага цэнтра «Электрамеханічныя і гібрыдныя сілавыя ўстаноўкі мабільных машын» – загадчыка лабараторыі бартавых мехатронных сістэм мабільных машын дзяржаўнай навуковай установы «Аб'яднаны інстытут машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Валынца Ігара Міхайлавіча	– слесара па абслугоўванні і рамонце газавыкарыстоўваючага абсталявання службы ўнутраных газаправодаў і ўнутрыдамавога газавага абсталявання філіяла «Баранавіцкае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Брэстаблгаз»
Вараксу Васіля Канстанцінавіча	– начальніка механазборачнага цэха № 9 адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі завод колавых цягачоў»
Ганчарова Генадзія Пятровіча	– слесара па абслугоўванні і рамонце газавыкарыстоўваючага абсталявання службы эксплуатацыі і рамонту ўнутрыдамавога газавага абсталявання філіяла «Магілёўскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Магілёўаблгаз»
Гігіняка Юрыя Рыгоравіча	– вядучага навуковага супрацоўніка дзяржаўнага навукова-вытворчага аб'яднання «Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па біярэсурсах»
Гопку Віктара Іванавіча	– дырэктара філіяла «Кобрынскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Брэстаблгаз»
Дзяшчэню Васіля Пятровіча	– галоўнага інжынера Глускага раёна газабеспячэння філіяла «Бабруйскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Магілёўаблгаз»
Дыдышка Людмілу Анатольеўну	– выхавацеля дашкольнай адукацыі дзяржаўнай установы адукацыі «Яслі-сад № 92 г. Мінска»

Жакевіча Станіслава Вітольдавіча	– старшага майстра механічнага ўчастка № 3 эксперыментальнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі завод колавых цягачоў»
Жыбуля Сяргея Віктаравіча	– кіраўніка аддзела адкрытага акцыянернага таварыства «КБ Радар» – кіруючая кампанія холдынга «Сістэмы радыёлакацыі»
Зайца Паўла Уладзіміравіча	– начальніка аддзела адкрытага акцыянернага таварыства «КБ Радар» – кіруючая кампанія холдынга «Сістэмы радыёлакацыі»
Іваніну Людмілу Андрэеўну	– настаўніка дзяржаўнай установы адукацыі «Віцебскі гарадскі цэнтр карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі»
Іванкова Аляксандра Іванавіча	– суддзю Магілёўскага абласнога суда
Ісаева Валерыя Дзмітрыевіча	– электраслесара па рамонце і абслугоўванні аўтаматыкі і сродкаў вымярэнняў электрастанцый міні-ЦЭЦ «Усходняя» філіяла «Віцебскія цеплавыя сеткі» віцебскага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»
Камінскага Міхаіла Юр’евіча	– начальніка аддзела адкрытага акцыянернага таварыства «КБ Радар» – кіруючая кампанія холдынга «Сістэмы радыёлакацыі»
Касьянаву Святлану Мікалаеўну	– начальніка ўпраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Полацкага райвыканкама
Крата Сцяпана Якаўлевіча	– галоўнага ўрача ўстановы «Гомельская абласная спецыялізаваная клінічная бальніца»
Кулісевіча Антана Станіслававіча	– старшыню Бераставіцкага райвыканкама
Максіменку Уладзіміра Уладзіміравіча	– старшага майстра Міёрскага раёна газаабеспячэння філіяла «Браслаўскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз»
Малахоўскага Сяргея Львовіча	– галоўнага тэхнолага – начальніка ўпраўлення галоўнага тэхнолага адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскі завод колавых цягачоў»
Машарскую Наталлю Міхайлаўну	– дэкана факультэта аздарэўленчай фізічнай культуры і турызму ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»
Мурзова Паўла Міхайлавіча	– электрагазаваршчыка службы вонкавых газаправодаў і збудаванняў на іх філіяла «Рагачоўскае вытворчае ўпраўленне» рэспубліканскага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельаблгаз»
Мядзведзева Дзмітрыя Віктаравіча	– электрагазаваршчыка службы рамонтна-аднаўленчых работ філіяла «Віцебскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз»

Нямчoнкa Сяргeя Вячaслaвaвiчa	– нaчaльнiкa тeхнiчнaй службы Нaцiянaльнaгa фiлiялa (прaдстaўнiцтвa) Мiждзяржaўнaй тeлeрaдыeкaмпaнii «МIP» у Рeспублiцы Бeлaрусь
Няхaйчыкa Вaлeрыя Гeнaдзьeвiчa	– тoкaрa Нaвaпoлaцкaгa тaвaрнa-трaнспaртнaгa цeхa рeспублiкaнскaгa ўнiтaрнaгa прaдпрымeствa пa трaнспaрцiрoўцы i зaбeспячeннi звaдкaвaнaмi нaфтaвaмi гaзaмi
Пaлякoвa Тaццянa Дзмiтрыeўнa	– прaрeктaрa пa нaвукoвaй рaбoцe ўстaнoвы aдукaцii «Бeлaрускi дзяржaўнy ўнiвeрcитэт фiзiчнaй кyльтyры»
Пaтoнiч Тaццянa Aляксeeўнa	– сaртaвaльнiкa мaтeрыялaў i вырaбaў з дрaўнiны фaнeрнaгa цeхa aдкрытaгa aкцыянeрнaгa тaвaрыствa «Мaстoўдрeў»
Пaцeмкiнy Тaццянy Мiкaлaeўнy	– нaмeснiкa нaчaльнiкa ўпрaўлeннa – нaчaльнiкa aддзeлa нaзнaчeннa пeнciй i дaпaмoг упрaўлeннa сaццылaьнaй aбaрoны aдмiнiстpaцiй Лeнiнскaгa рaёнa г. Мaгiлeвa
Пaчeпкy Кaнcтaнцiнa Aнaтoльeвiчa	– нaмeснiкa гeнeрaльнaгa дырeктaрa пa пpамыслoвaй i сeльcкaгaспaдaрчaй вытвoрчacцi вытвoрчaгa рeспублiкaнскaгa ўнiтaрнaгa прaдпрымeствa «Вiцeбcкaблгaз»
Сaвiцкaгa Пaўлa Сцяфaнaвiчa	– нaмeснiкa нaчaльнiкa цeхa элeктрaстaнцiй пa рaмoнцe (цeплaвoй aўтaмaтыкi i вымярeннaў) фiлiялa «Нaвaпoлaцкaя ЦЭЦ» вiцeбcкaгa рeспублiкaнскaгa ўнiтaрнaгa прaдпрымeствa элeктрaэнeргeтыкi «Вiцeбcкэнeргa»
Сaвoсцeнкy Iгaрa Якaўлeвiчa	– нaмeснiкa гaлoўнaгa ўрaчa пa хiрyргiчнaй дaпaмoзe ўстaнoвы aхoвы здaрoўя «Мaгiлeўcкaя aблacнaя бaльнiцa»
Свaтлoвa Улaдзiмiрa Уceвaлaдaвiчa	– слeсaрa пa aбслyгoўвaннi i рaмoнцe гaзaвыкaрыcтoўвaючaгa aбcтaлявaннa ўчacткa экcплyaтaцiй гaзaрaзмeркaвaльных пyнктaў службы экcплyaтaцiй гaзaпpoвoдaў i збyдaвaннaў нa iх фiлiялa «Мaгiлeўcкaе вытвoрчaе ўпрaўлeннe» вытвoрчaгa рeспублiкaнскaгa ўнiтaрнaгa прaдпрымeствa «Мaгiлeўaблгaз»
Сiдoркiнy Нaтaлью Сяргeeўнy	– нaмeснiкa нaчaльнiкa aддзeлa aдукaцiй, cпoртy i тyризмy Жлoбiнcкaгa рaйвыкaнкaмa
Сiлiвoнчык Iрынy Мiхaйлaўнy	– выхaвaцeлa дaшкoльнaй aдукaцiй дзяржaўнaй устaнoвы aдукaцiй «Дaшкoльнy цeнтp рaзвiцця дзiццiцi № 1 г. Свeтлaгoрcкa»
Склярeнкy Дзмiтрыя Мiкaлaeвiчa	– cтaршaгa мaшынiстa кaтлaтyрбiннaгa цeхa фiлiялa «Бяpoзaўcкaя ДРЭС» брeсцкaгa рeспублiкaнскaгa ўнiтaрнaгa прaдпрымeствa элeктрaэнeргeтыкi «Брeстэнeргa»
Смiрнoвy Нaтaлью Мiхaйлaўнy	– пeдaгoгa-пcиxoлoгa дзяржaўнaй устaнoвы cпeццылaьнaй aдукaцiй «Цeнтp кaрeкцыйнa-рaзвiвaючaгa нaвyчaннa i рeабiлiтaцiй г. Бaрaнaвiчy»
Стyкaчa Aляксaндpa Пaўлaвiчa	– слeсaрa aвaрыйнa-aднaўлeнчых рaбoт aвaрыйнa-дыcпeтчaрcкaй службы Свeтлaгoрcкaгa рaёнa гaзaзaбeспячeннa фiлiялa «Жлoбiнcкaе вытвoрчaе ўпрaўлeннe» рeспублiкaнскaгa вытвoрчaгa ўнiтaрнaгa прaдпрымeствa «Гoмeльaблгaз»

- Сухiнiну  
Алену Яўгенаўну – рэдактара стылістычнага аддзела камп’ютарнага набору, вёрсткі і карэктуры ўстанавы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
- Фейгіна  
Анатолія Іосіфавіча – генеральнага дырэктара рэспубліканскага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельаблгаз»
- Цюшкевіча  
Міхаіла Аляксеевіча – майстра вытворчага ўчастка цэха па рамонце турбiннага абсталявання філіяла «Белаазерскэнергарамонт» брэсцкага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Брэстэнерга»
- Шыбка  
Ларысу Міхайлаўну – начальніка галоўнага ўпраўлення кантролю рэалізацыі тавараў і паслуг Міністэрства па падатках і зборах
- Шэха  
Мікалая Мікалаевіча – майстра аварыйнай службы філіяла «Бабруйскае вытворчае ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Магілёўаблгаз»
- Юшкевіча  
Тадэуша Пятровіча – прафесара кафедры лёгкай атлетыкі ўстанавы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры»  
медалём Францыска Скарыны
- Бутэрус-Сарока  
Жанету Уладзіміраўну – артыста-вакаліста (саліста) дзяржаўнай тэатральна-вiдовiшчнай установы «Маладзёжны тэатр эстрады»
- Гладкова  
Яўгенія Пятровіча – загадчыка кафедры струнных народных шчыпкова-ўдарных інструментаў установы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»
- Зiматкіна  
Сяргея Міхайлавіча – загадчыка кафедры гісталагіі, цыталогіі і эмбрыялогіі ўстанавы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»
- Карабанава  
Аляксандра Кірылавіча – дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Молчана  
Алега Уладзіміравіча – кампазітара, члена грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз музычных дзеячаў»
- Паддубку  
Сяргея Мікалаевіча – генеральнага дырэктара дзяржаўнай навуковай установы «Аб’яднаны інстытут машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
- Сідарэнку  
Аляксандра Пятровіча – генеральнага дырэктара дзяржаўнай установы «Цэнтр культуры «Вiцебск»

## 2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

### «Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь»

- Стажараву  
Аляксандру Мікалаевічу – загадчыку кафедры радыяцыйнай медыцыны і экалогіі ўстанавы адукацыі «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

### «Заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь»

- Федаруку  
Аляксею Міхайлавічу – урачу-гастраэнтэролагу (загадчыку аддзела) аддзела гепаталогіі і малаінвазійнай хірургіі ўстанавы аховы здароўя «9-я гарадская клінічная бальніца», г. Мінск

«Заслужаны энергетык Рэспублікі Беларусь»

- Броўку  
Сяргею Піліпавічу
- электраманцёру аператыўна-выязной брыгады Сенненскага раёна электрычных сетак філіяла «Аршанскія электрычныя сеткі» віцебскага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»

«Заслужаны работнік органаў пракуратуры Рэспублікі Беларусь»

- Майсаку  
Віктару Канстанцінавічу
- намесніку начальніка ўпраўлення кадраў і ідэалагічнай работы Генеральнай пракуратуры, старшаму саветніку юстыцыі

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

- Зыранаву  
Віктару Уладзіміравічу
- галоўнаму спецыялісту цэнтра арганізацыі спартыўна-масавай работы дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага прызначэння» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, падпалкоўніку ўнутранай службы

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

- Рабцэвічу  
Яўгену Сяргеевічу
- начальніку каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Мастоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшаму лейтэнанту ўнутранай службы
- Сімаку  
Дзмітрыю Міхайлавічу
- начальніку пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 13 Клецкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёру ўнутранай службы
- Тарасевічу  
Антону Уладзіміравічу
- начальніку каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 33 Фрунзенскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», лейтэнанту ўнутранай службы

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка